

достаточно скромное место в литературном процессе Л. Андреева, не-мыслимо популярного среди современников, Г. Красников объясняет не-вольной материалистической установкой, неискренностью, «заочностью» переживаний. Единственное настоящее в Андрееве, по мнению автора, является его животный страх перед пустотой Вселенной, так как вечности позитивистский ум писателя не приемлет. Поэтому символична смерть Андреева: от разрыва сердца – то есть от страха перед конечностью бытия.

5. Размышления о русских судьбах и известных русских текстах неизменно связываются с современностью: в есенинских метаниях и кощунственных выходках видится эссеисту «со-кровный нам человек», с его цинизмом и презрением ко всему нематериальному; такое явление, как «андреевщина», мыслится опять-таки удивительно современным.

Эссеистика Г. Красникова отличается глубиной осмысления актуальных и духовно-нравственных проблем и кризисов самосознания целой эпохи, без осмысления которых невозможно осознание сегодняшней социокультурной ситуации. В работах критика, эссеиста и поэта варьируется «русский миф», ставший неотъемлемой частью русской культуры XX века.

Галіна Багданава
Беларускі дзяржаўны універсітэт

КЛАСІКА ДАЛЕКЯІ І БЛІЗКАЯ (асэнсаванне класічных твораў літаратуры і мастацтва на старонках беларускіх выданняў)

Мяжка стагоддзя ё і тым больш тысячагоддзя, якую нам пашчасціла пераступіць некалькі гадоў таму, прынесла ў культуру ўсіх цывілізаваных народаў шмат спрэчных, дасюль не асэнсаваных з'яў. Варта памятаць, што цывілізацыя часта супрацьстаіць культуры, якая заўжды мацавалася і сёння мацуецца традыцыяй. У наш час камертонам рэальнасці, камертонам дакладнага адпостравання рэчаіснасці застаецца класіка.

Класікай, паводле вызначэння энцыклапедычных даведнікаў, мы называем выдатныя, узорныя, агульна прызнаныя творы, якія мусіць мець вечную каштоўнасць не толькі для нацыянальнай, але і сусветнай культуры.

У класічным творы, як правіла, закранаоцца вечныя тэмы (нараджэнне, кахранне, смерць), ёсць дакладнае адчуванне часу і пазачасавасці, яны цікавыя, іх могуць успрыніць і разумець прадстаўнікі розных народаў.

Натуральным уяўляеца тое, што менавіта на мяжы тысячагоддзя ў

нас на Беларусі, як і ва ўсім свеце, узмацнілася цікавасць да класікі. У сістэме прафесійнай падрыхтоўкі дызайнераў шырока выкарыстоўваецца такі тэхналагічны прыём, як сістэма аналогій. Першым канструюваць сучасны транспартны сродак для воднай прасторы, будучы дызайнер павінен дасканала вывучыць, вобразна пераасэнсаваць, напрыклад, старыя катамаран.

Нешта падобнае мусіць адбывацца і пры выхаванні будучых літаратаў, мастакоў, журналістаў, ды і праста культурных людзей. Таму вельмі натуральным з'яўляецца зварот да класічных твораў на старонках беларускіх выданняў.

Аналізуючы публікацыі ў беларускіх газетах і часопісах апошніх дзесяці гадоў, можна зрабіць наступныя высьновы.

Увядзенне класічных твораў літаратуры (як замежнай, так і беларускай) адбывалася, па-першае, праз публікацыі арыгінальных твораў і их перакладаў (часопісы “Полымя”, “Маладосць”, “Дзеяслou”, газета “Літаратура і мастацтва”, на старонках якой у канцы 1980-х гадоў з’явілася некалькі арыгінальных перакладаў апавяданняў такіх пісьменнікаў як, напрыклад, Уладзімір Набокаў). Па-другое, праз рэцэнзii і публікацыі над рубрыкамі *накшталт “Перачытваючы класіку”*. А таксама праз публікацыю новых цікавых звестак з біяграфіi класікаў беларускай і замежнай літаратуры (дастаткова нагадаць серыю публікаций у газете “Камсамольская праўда ў Беларусі” (пра апошніяе каханне Якуба Коласа, апошніе падарожжа Уладзіміра Караткевіча (аўтар – Надзея Белаахвосцік) і іншыя). Цікавасць да класічных твораў падтымлівалася і падтымліваецца рэцэнзаваннем у друку тэатральных і кіна-, тэлеінтэрпрэтаций класічных твораў літаратуры. Часта звярталіся і звяртаюцца да класікі сучасныя літаратары ў інтэрв’ю, анкетах і г. д.

Мяркуючы па публікацыях, найбольшую цікавасць у нашых сучасніках выклікае творчасць Максіма Багдановіча, Якуба Коласа, Янкі Купалы, Уладзіміра Караткевіча, рускіх пісьменнікаў Сярэбранага веку, заходне-еўрапейскіх пастаў і пісьменнікаў эпохі Адраджэння.

Класічныя і праста сусветна вядомыя творы выяўленчага мастацтва знайшлі сваё адлюстраванне і асэнсаванне ў асноўным на старонках маладзёжных, дзіцячых (“Першацвет”, “Пralеска”, “Раніца”), а таксама жанровых (“Алеся?”) выданняў.

“Першацвет” (маладзёжны ілюстраваны часопіс, які выходзіў з канца 1980-х да 2002 года), дарэчы, вельмі сістэматаўзанана і арыгінальна падаваў на сваіх старонках не толькі класіку літаратуры і выяўленчага маста-

цтва, але і класіку філасофії. Лепшыя творы выяўленчага мастацтва змяшчаліся пад рубрыкай “Кунцкамера” (“Гісторыя мастацтва ў вобразах”). Каляровыя ілюстрацыі суправаджаліся спецыяльнымі артыкуламі.

“Пralеска” змяшчала на сваіх старонках ілюстрацыі з кароткімі каментарыямі ў разліку на выхавацеляў дзіцячых садкоў. Унікальным з’яўляецца тое, што ў “Пralесцы” знайшлі адлюстраванне не толькі творы прафесійнага, але і народнага мастацтва. Такім чынам традыцыя ўключалася ў сучасны культуралагічны кантэкст.

У газеце “Раніца” ў 2000–2002 гадах з’явілася рубрыка “Залатая палітра”, дзе зноў жа каляровую ілюстрацыю суправаджаў арыгінальны артыкул.

Сімптоматычным уяўляеща вяртанне на старонкі спецыялізаванага выдання – часопіса “Мастацтва” якраз у 2000–2002 гадах рубрыкі “У альбом калекцыянера” (лепшыя творы беларускага выяўленчага мастацтва ў суправаджэнні артыкула спецыяліста), а таксама з’яўленне новай рубрыкі “Шэдэўры”, дзе давалася асэнсаванне самых вядомых твораў з гісторыі сусветнага мастацтва. Арыгінальна і даволі часта звяртаецца да класікі газета “Культура”.

На жаль, у апошні час многія беларускія выданні пачынаюць адасабляцца ад класічных твораў, выкарыстоўваючы часцей інтэрнетаўскую інфармацыю. Хаця ёсць і станоўчыя вопыт (некаторыя публікацыі на старонках такіх газет, як “Звязда”, “Беларусь Сегодня”).

Нам здаецца, што класічныя творы павінны часцей не толькі згадвацца, але і асэнсоўвацца на старонках перыядычных выданняў, таму што класічны твор – гэта не толькі ўзор, гэта яшчэ і цудоўная магчымасць асэнсаваць свой час, сваё светаадчуванне ў кантэксце гісторыі.

Арцём Кавалеўскі
Беларускі дзяржаўны універсітэт

ЧЫТАЦЬ?

Да пытання аб праблеме чытацкага ўспрымання і інтэрпрэтацыі паэтычнага твора

Праблема ўспрымання з’яўляецца вельмі важнай і істотнай у сучаснай метадалогіі літаратурнай крытыкі, бо яна актуалізуе паняцце чытацкага вопыту як адно з найбольш вызначальных у практыцы літаратурнага працэсу. Зварот да праблемы чытацкага ўспрымання пашырае межы да-